

НАДЗВЫЧАЙНЫ ХІІ УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД СОВЕТАУ

Спрэчкі па дакладу М. М. ГАЛАДЗЕДА аб праекце Канстытуцыі БССР

ПРАМОВА тав. БАРАДЫ М. І.

(Малодшы намандзір Н-скай артылерыйскай часці)

Давольне ад імя байцоў, камандзіраў, прапарціўнікаў, жованіцкай каманды і членаў Н-скай артылерыйскай часці перадаць вам падказ чырвонаармейскае прывітанне! (Апладысменты).

Таварышы, у Сталінскай Канстытуцыі запісана права на працу. Гэта рэалізавана. Права на працу ў нас забяспечана і гарантуецца дзяржавай. У нас даўно ўжо ліквідавана беспрацоўе, а ў капіталістычных краінах беспрацоўе з кожным годам усё больш павялічваецца. Узятая нават такую капіталістычную дзяржаву, як Злучаныя Штаты Амерыкі. Там палітваецца на 12 мільянаў беспрацоўных, з якіх больш 5 мільянаў — моладзь.

У нас, у Савецкім Саюзе, кожны рабочы, калгаснік, іх дзеці вучацца ў школе, тэхнікуме, інстытуце.

Таварышы, нам, моладзь, здаецца, што забавіць было так, бо мы не ведаем старых лет, мы аб ім даведаемся толькі з кніжкі, аб стара, намы старэйшых братоў і бацькі добра ведаюць, як людзкія прыгнёталі рабочыя і працоўнае сялянства.

Сёння мы сабраліся тут для таго, каб абмеркаваць і зацвердзіць Канстытуцыю

Беларускай ССР. Беларускі народ, разам з усімі народамі Савецкага Саюза пры падтрымцы валадара рускага народа, апалява сваю сабою, сваю дзяржаўнасць, і сённяшні дзень, дзень зацверджання Канстытуцыі БССР, будзе з'яўляцца для беларускага народа гістарычным днём.

Таварышы, наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія асвоіла мгутэй вайсковую тэхніку. Яна паказала сваю годнасць у будучых схватках з капіталістычным светам. У нас ёсць і танкі, і самалёты, і гарматы. У нас, у Чырвонай Арміі, ёсць тысячы стэханіцаў, якія аўдадзі складанай баявой тэхніцы і паказваюць узоры баявой і палітычнай дэпріхтоўкі.

Мы знаходзімся на рубяжы і капіталістычным светам. Нам у першую тэру прывітацца сутыкнуцца з германскім або польскім фашызмам. Вось чаму нам патрэба быць гатовымі забарым чаму ворагу рапучы адор.

Нахай жыве Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і народом абароны, маршал Савецкага Саюза тав. Варашыла! (Апладысменты).

Нахай жыве тав. Сталін! (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. БУДЗІХІНАЙ

(Работніца шклозавода «Лічы», Быхаўскага раёна)

Таварышы, ад рабочых шклозавода «Лічы» перадаю вам шчырае прывітанне! (Апладысменты).

Рабочыя нашага заводу, патрыяты Сталінскай Канстытуцыі, шырока расгарнулі і сацыялістычнае спаробітва на вытворчасці і, як рэзультат, выканалі гадзінны план 1936 года за 10 месяцаў.

Дзею Намандырату XII З'езду Савецкага Абшчына, што мы, рабочыя, у 1937 годзе выкажам план таварна дэтрмінава, як і ў 1936 годзе.

Таварышы, мне ўспамінаецца той час пры праектаванні царскім рэжыме, калі я прапавала на гэтым заводзе на 12 гады і дзень і за год атрымлівала 30 кап. Сестра прывяла мяне на гэты завод, і мне было 7 год. У нас не было бацькі, а ў сям'і асталася 7 дзят. Мы галадалі сям'яй. Жылі ў пещары, брудзе па 3 сямей у кватэры. Зарод, дае мы прапавалі, прастаўляў сабой перабуванне старога туню.

Цяпер мы маем ужо пабудаваны завод, дзе вельмі добра і прыемна працаваць. Набудаваны ў нас і новыя кватэры. Бацькі гадзку, як у нас гадзючыя дзеці, як аб іх клопацца патрыя, урад і нашы любімы, ройны Сталін, а ганаруся сваёй краінай, Ходзіца жыць і працаваць.

Таварышы, 30 год я прапавала на гэтым заводзе. Я ніколі не думала, што буду членам урада. Таварыш Сталін даў нам, жанчынам, шырокія правы. Выпісала падказка таварышу Сталіну ад жанчына-работніцы.

Таварышы, нахай жыве камуністычная партыя! Нахай жыве наша валадзя Сталінскай Канстытуцыі і не твардзі—дарогі Сталін! (Апладысменты).

ПРАМОВА т. ПРУДНІКАВАЙ

(Загарадчыца фермы калгаса «1 Мая» Герародскага раёна)

З гэтай трыбуны я хачу сказаць, каб чуў увесь свет, што мы, працоўныя калгаснікі і калгасніцы, любім сваю радзіму, любім Сталінскую Канстытуцыю і не зварта таварыша Сталіна.

Неўдзя не аднаго тыгоа важнага факта, як дапамога шматсаймейным малярам. У нашым раёне ўжо выдана 250 тыс. руб. Гэта паказвае валадзярэйныя клопаты нашага ўрада аб жанчыне, клопаты, якіх ніколі не ведаў свет.

Я працую заагачыцый МТФ. Мая ферма была сама атсталая, а зараз яна пераважна ў раёне. Дад абшчыне дэлегатам З'езду, што даўся, каб яна была перадаваў ў БССР.

Нахай жыве Сталінскай Канстытуцыі! Нахай жыве таварыш Сталін! (Апладысменты).

Вечарняе прасяджэнне пачынаецца аркай прамовай калгасніцы калгаса імя Баціна, Асрэйскага раёна тав. Іванскай.

— Каля калгасніцы паскалілі мяне сюды на З'езд, — гаворыць тав. Іванскай, — яны даручылі мне валоўніць дэлегатаў, што па аснове валадзя Сталінскай Канстытуцыі яны ў 1937 годзе будуць, як ніколі, змагацца за высокі сталінскі ўрадаў, за калгаснае багале.

Тав. Іванскай раскажае З'езду аб багаленай любі патрыятычных калгаснікаў да сваёй радзімы, да тых, хто ахоўвае нашы граніцы — славянскіх патрыятыкаў. Яе прамова ўнесла час пераважнае бурны адпалдысментам З'езду.

— Мы хвалім сваё новым сонцам, — кажае яе прамова тав. Іванскай, — яе асваіла патм земным нар. Гэта сонца разналіцае палітычны прамыні на ўсёй зямлі. Імя гэтаму сонцу — Сталін. Дак нахай-жа з гэтай трыбуны дацвердзіла наша шчырае паказка рознаму бацьку Сталіну. (Бурныя апалдысменты).

Старшыня Менскага гарсовета тав. Жуковіч у сваёй прамове прывітаўшы дзят, яны паказваюць валадзярэйны рост сталінскай БССР. Да рэвалюцыі ў Менску рабочых было мейш, чым цяпер на адной швейнай фабрыцы «Кастрычнік». Менска прамысловыя выпусцілі за 1936 год прадукцыі на 319 мільянаў рублёў, т. я. у сто і лішні разоў больш, чым у 1914 годзе.

Бурны адпалдысментам дэлегатам З'езду сустракаюць прамова Акадэміі навуц БССР тав. Сургу. У сваёй прамове ён гаворыць аб валадзярэйным значэнні Сталінскай Канстытуцыі.

— Гэты сталінскі дакумент, — гаворыць тав. Сурга, — можна параўноўваць толькі з такімі найважлівымі творамі чалавецтва, як «Маніфест Камуністычнай партыі», ліставы Марксам, і «Дзяржава і рэвалюцыя», напісанае Леніным.

Ваенна-фашысцкі мяцеж у Іспаніі

ПАВЕТРАНЫ БОЙ ЛЯ МАДРЫДА

МАДРЫД, 16 лютага. (Сп. нар. «Праўда»). Сёння ўб ішчэ працягваюцца ўпарта бая на рапе Хараме. На працягу дня фашысты чатыры разы прастрымаў лётчы атакі на рэспубліканскія лініі і чатыры разы былі адкінуты. Зараз да канца дня рэспубліканцы захавалі ўсе свае пазіцыі.

Каля 17 гадзін мы бачылі новы паветраны бой, у якім з абодвух бакоў прымаў зноў каля 80 самалётаў. Рэспубліканскія знішчальнікі дэбравя ўварваліся ў шчыльны строй, які акружаў 10 бомбардзіроўчыкаў «Юнкерс», і атакавалі іх. Некалькі мінут схваткі — і два «Юнкерс» пачынаюць падаць. Адна з загараўшыхся крылом марудна, асуджана скальзіць да зямлі па крывой да лініі фашыстаў. Другі — ак вогненны шар, падзе адвеса ўніз. Чатыры чалавекі з парашутамі аддзяляюцца ад машыны. У аднаго парашут не рас-

крыўся; астатнія бесперапакотна апускаюцца і трапіць у ішчэ да рэспубліканцаў. Рэспубліканскія салдаты ў захаленай бегуце да паамагача на аянт валадзярэйнага самалёта. Камандзір лётч паславае спыніць іх: пачынаюць урывацца ўвадзешы на самалётны валадзярэйны бомб. З свайго боку фашысцкая артылерыя, убажчыты скальшчэнне людзей вакол пашарыцца, пачынае крыць па прыгору сенадзла.

Тым часам у паветры працягваецца бой, вярной праследванне паспешна адступваючы «Гейнхель» і «Фіятаў». Паўбадзёрач паспехам рэспубліканскія збрэчкі, літаральна, ірвуць зграю звар'яцелых фашыстаў і абываюць ішчэ два неспраўдзельны знішчальнікі... Увесь бой, які, здавалася, цягнуўся цэлую вечнасць, на самой справе працягваўся 27 мінут.

Міх. КАЛЬЦОУ.

НА МАДРЫДСКІМ ФРОНЦЕ

ЛОНДАН (сталаца Англія), 17 лютага. (БЕТА). Ішчэ перадае агенства Ройтэра, да апошняй чатыры дні міжвясняні стралкі ў сэктары р. Харамі (на паўднёвым ўсход ад Мадрыда) ад 5 да 6 тымі забітымі і ўражанымі ў палон, у тым ліку 2.000 немцаў.

ПАРЫЖ (сталаца Францыя), 17 лютага. (БЕТА). Ішчэ паведамае агенства Гава, па Універсітэцкім тавару і ў сэктары Карабачаль рэспубліканскія павольна працоўнае паспехам, кожны дзень адбываючы метр за метрам.

ЛОНДАН (сталаца Англія), 17 лютага. (БЕТА). Зноўна паведамаюцца дзят.

ЖАХІ ФАШЫСЦКАЙ АКУПАЦЫІ МАЛАГІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 17 лютага. (БЕТА). Агенства Фабра паведамае, што іспанскі міністр юстыцы Гарсія Олівэр праставіў савету міністраў даклад, у якім апісвацца акупацыя Малагі, налічваючай вярні 100 тысяч чалавек жыхароў і тэсцы мажэжнікамі. Караблі і самалёты мажэжнікаў, а таскама італьянскія і германскія караблі абстралявалі і скальзілі валадзярэйны колькасць бомб на палюці Малагскіх бамбачаў. Безважны кідаў і дарозе тым намяжы раба, якія ішчэ захалілі з сабой. Дарогі ўсёяны трупамі. Стараы, жанчыны і дзеці ўнікалі срод трукату разрываючыся сенадзла.

ДА МАНГОЛА-МАНЧЖУРСКИХ ПЕРАГАВОРАУ

УЛАН-БАТОР (сталаца Мангольскай Народнай Рэспублікі), 16 лютага. (БЕТА). Мангольскі ўрад ішчэ 16 студзеня паслаў ноту пратэсту манчжурскаму ўраду па паводу мейскага мейса ў першай палове студзеня ўтаржання япон-манчжурскіх салдат у раба на паўднёвы захад ад возера Буй-Нор.

21 студзеня манчжурскі ўрад адвааў, што праставіў расследваннем установай членаў ішчэ паводу мангольскай градыцы на вай і шчэ пратэст мангольскага ўрада асваіць ішчэ вярной інфармацыі.

Мангольскі ўрад ішчэ ішчэ довуаў ноту, у якой дэларавана праставіць пункты на тэрыторыі МНР, да яшчэ зараз ахоўваючы япон-манчжурскай войскі. Мангольскі ўрад паўтарды пры гэтым сваё патрабаванне неадкладнага вываду япон-манчжурскіх войск з мангольскай тэрыторыі.

Аднак, манчжурскі ўрад, яшчэ ішчэ чынае запалючы ўрэгаванне гэтага пытання, праставіў 3 лютага ў адказ на паўторны пратэст мангольскаму ўраду, у якой ён апісвае пачынае на вяснае паводу і месцаў рэзашчачына названых у мангольскай ноте пунктах і прасіць паведамаць ішчэ вярной інфармацыі.

Мангольскі ўрад задаваў прасьбу манчжур. Аднак, да сучаснага моманту манчжурскай ўрада не адказаў на мангольскія патрабаванні і, зноўна маючыся вестак, япон-манчжурскай салдаты па-ранейшаму асваіцца на занятым ішчэ частку мангольскай тэрыторыі.

На вачэрнім пасяджэнні выступілі таварышы маёр Пешакоў, народны камісар земляробства тав. Бенек, начальнік кіравання па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Паскоўскі.

Ат імя рату дэлегатаў старшыня Гомельскага гарсовета тав. Малашонак ўносіць прапанову аб сшыненні сшырачак па дакладу тав. Галадзеда. З'езд прымае гэту прапанову.

Сакратар Менскага гаркома КП(б) тав. Рыскін ат імя Менскай, Гомельскай, Віцебскай, Баўбырскай, Слуцкай арггрупы і рату ішчх дэлегатаў ўносіць прапанову — абдэрыць праект Канстытуцыі БССР і прыняць яго за аснову.

Прамова сустракаецца З'ездам горах апалдысментам, усе дэлегаты ўстаюць, аваяны ўзмацняюцца.

«Нахай жыве Сталінскай Канстытуцыі!» і горах «ура» вярываюцца з тысячамі грукдзей, змешваючыся з гукамі пераможнага пратэстарскага гімна «Інтэрнацыянала».

У бурнай авадзі, вокліках «ура» гучыць урачыстае адраджанае валадзярэйнае пратэстарскае рэвалюцыянае беларускае паводу, гучыць ралосць за сваё шчаслівае сёння і ішчэ прагайшыя аўтра, гонар за сваю родную большыю родзіну, за сацыялістычную радзіму, выражаецца багаленая любіць да тварца і патрыятычнае пераможнае сацыялізма — валадзя Сталіна.

Анаўдхна З'езд прымае таварыша прапавоў сакратара Віцебскага гаркома КП(б) тав. Жураўдэва аб абранні Радзійскай Камісіі З'езду і зацвердзае неперасальны спісаў у колькасці 148 чалавек.

Сёння ў 12 гадзін дня адбудзецца пасяджэнне Рэдакцыйнай Камісіі З'езду.

МАРШАЛ ЕГОРАЎ ПРЫБЫЎ У КАУНАС

КАУНАС (сталаца Літвы), 16 лютага. (БЕТА). Начальнік генеральнага штаба РСЧА маршал Савецкага Саюза тав. Егораў учора па прыбыцці ў Каўнас, на валадзя валадзя міністра Літвы палкоўніка Дырмантаса, галоўнакамандуючага літоўскай арміяй палкоўніка Раўшчыка і начальніка генеральнага штаба літоўскай арміі палкоўніка Чэрныяса.

Сёння раніцаў тав. Егораў наведваў літоўскага міністра замежных спраў Жаа-раўска.

ЗАПЫТАННІ У РУМЫНСКІМ ПАРЛАМЕНЦЕ АБ ФАШЫСЦКАМ МАНІФЕСТАЦІІ У БУХАРЭСЦЕ

БУХАРЭСЦ (сталаца Румынія), 16 лютага. (БЕТА). Тут адбылося павананне румынскіх фашыстаў Мотса і Марыны, забітых у Іспаніі, дзе яны знаходзіліся ў вайсковым генерала Франка. У павананнай пратэст побач з членамі розных румынскіх фашысцкіх арганізацый прынялі ўдзел германскія арганізацыі румынскіх фашысцкіх насланіц, прадстаўнікі польскай і югаслаўскай місіі, дэлегаты іспанскіх фашыстаў-арыяраў, дэлегаты польскіх і германскіх студэнтаў, група з аграды асабістай аховы Гітлера і алдыры бой прыхавых румынскіх партыі і арганізацыі. Пад выгладом павананнае фактычна была праставіцца фашысцкая маніфестацыя.

У сувязі з гэтым у румынскім парламенце і ў сенате адначасна быў зроблен рад запытанняў. У сваім запытанні дэпутат ад парламентарна (сацыяліскай) партыі Арманд Калінеску надрэсцаў, што ў фашысцкай маніфестацыі прынялі ўдзел адпаведныя прадстаўнікі 5 дзяржаваў. У запытанні, што румынскі ўрад афіцыйна валадзя аб сваім вельміжыні ў іспанскай справе, Калінеску патрабаваў «змяніць рашучую пазіцыю па гэтым пытанні».

Выступіўшы з запытаннем у сенате па гэтым пытанні, кіраўнік кабінетаўраў Філіпеску патрабаваў тэрміновыя тлумачэнні па паводу «спытаманнае» фашысцкай маніфестацыі, якая асмысваецца ўмешвацца на ўнутраныя справы Румыніі.

Прэм'ер Татареску, выступваючы з адказам на гэты запытанні, адказаў, што «ўрад ажакаваў у вельмі сур'ёзным становішчы, калі гэтыя факты зацвердзіцца». Прадстаўнікі замежных дзяржаваў, — сказаў прэм'ер, — не могуць прымаць удзелу ў прамыні, ні ўкосяным тымам у надобных маніфестацыях. Далей Татареску заявіў, што ён прыме тэрміновыя меры для расследвання гэтай справы.

Перагаворы Герынга ў Польшчы

ВАРШАВА (сталаца Польшчы), 17 лютага. (БЕТА). Учора ўвечары германскі міністр авіяцыі Герынг, які знаходзіцца ў Польшчы, выехаў у Белавеж. Перад З'ездом ён быў прыняты маршалам Гыз-Сміглы, а якім меў, зноўна паведамацца газетам «Джостраваня кур'ер позненны», галіную гутарку.

Учора ў Белавеж выехаў польскі прэзідэнт Масціцкі

БЕРАЎ (сталаца Германія), 17 лютага. (БЕТА). Газета «Фелькітэр Бельхатэр» паведамае, што «стуртары Герынга з Рыд-Сміглы праставіцца выключнае значэнне».

Анаўдхна З'езд прымае таварыша прапавоў сакратара Віцебскага гаркома КП(б) тав. Жураўдэва аб абранні Радзійскай Камісіі З'езду і зацвердзае неперасальны спісаў у колькасці 148 чалавек.

Сёння ў 12 гадзін дня адбудзецца пасяджэнне Рэдакцыйнай Камісіі З'езду.

Анаўдхна З'езд прымае таварыша прапавоў сакратара Віцебскага гаркома КП(б) тав. Жураўдэва аб абранні Радзійскай Камісіі З'езду і зацвердзае неперасальны спісаў у колькасці 148 чалавек.

Сёння ў 12 гадзін дня адбудзецца пасяджэнне Рэдакцыйнай Камісіі З'езду.

ПРАМОВА тав. АБРАМЗОН

(Чырвонаармейскі калгас «Савецкая Беларусь», Палацкі раён)

Сёння, калі мы абмаркоўваем такі гістарычны дакумент, як праект Канстытуцыі БССР, хочацца раскажаць аб прыкметным мінутам і параўнаць яго з сёнешнім радзійскай жыццём.

У нашай Канстытуцыі запісана, што кожны грамадзянін Савецкага Саюза мае права на працу. Гэта права забяспечана толькі ў нашым Савецкім Саюзе. Калі мы вольнем перасую Расію, гэта права меў не кожны. Я на спецыялізацыі кавале. Для таго, каб атрымаць гэтую спецыялізацыю, мне треба было праейці школу вучнёўства. Я паступіў да кавала на два гады вучнем, служыў удвая: з аднаго боку прапавоў на памешчыка, паволькі куна, дзе я вучыўся, належала памешчыку, а 50 руб. я планіў кавалу за тое, што ён мне дэзавоў біць молатам. Вось якое права на працу мы мелі пры царскай уладзе.

У нашай Канстытуцыі запісана: кожны працоўны мае права на асвету. Гэта права ў царскай Расіі не было забяспечана.

У нас было 5 братоў і ні адзін не атрымаў асветы. У нас была адна школа, але ў гэтай школе сядзелі павольскія дзеці і дзеці павольцаў.

Інаш сирава цяпер. Я маю траіх дзяцей. Адна дачка вучаюцца ў 8 класе, другая — ў 6 класе, а сын — у 3 класе.

У нашай Канстытуцыі запісана, што кожны грамадзянін Савецкага Саюза мае права абдэрыць і быць абраным. Гэтага права да савецкай улады мы таксама не мелі. Была, у нас абдэрыць месцавога старасту і гэтага старасту абдэрыць толькі моцныя гаспадары, а тыя, якія не мелі ўласнага дома, не мелі права і абдэрыць.

У нашым калгасе ёсць 16 стэханіцаў і 52 ударнікі. Нама калгаснікі жыццём вельмі добра. Ні адзін калгаснік у нас не сказаў, што яму чаго-небудзь нехаляе.

Наша калгаснае шчасце запісана ў праекце Канстытуцыі БССР, і я буду галадзаваць за іх зацверджанне. (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. МАРЦІНКЕВІЧ

(Калгас «Ляхавічы», Лепельскага раёна)

У 1935 годзе я стала стэханіцаў на апрацоўцы ільну. Там, будучы на прыёме ў т. Гігалю і Чарвякова, я дала ім абшчынае дабіцца ўрадаў ільнавадка 5 пентрвоў з гектара. Гэта абшчына і пераважна і сабрала са сваёй аяно на 10 пент. Ільнавадка з гектара.

Прапароўваючы праект Канстытуцыі БССР, нашы калгаснікі ўзялі абываць рабіцца ішчэ вышэйшай ўрадаўнае ільну і аярнаых. Я асваіла ў аднаку

новай Канстытуцыі абывацца дабіцца ў гэтым годзе 12 пент. Ільнавадка з гектара і 25 пент. ільнавадка з гектара.

Мы, савецкія жанчыны, любім сваю радзіму і роўна з мужчынамі будзем абываць ішчэ ахарагаў. У мяне ёсць чатыры дзеці, і ўсе яны вараўшляцкія стралкі. Добра вучацца ў школе.

Нахай жыве Сталінскай Канстытуцыі Беларускай ССР! (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. СВІРЫДАВА

(Старшыня Палацкага акрыянкама)

Працоўны Палацкай патрыятычнай аргуті з валадзя ралосцю сугоралі праект Канстытуцыі БССР.

Ніякі дакумент не абмаркоўваўся ніколі з такою актыўнасцю, як у свой час праект Канстытуцыі ССР і зараз праект Канстытуцыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

На сходах можна было пачуць, многа расказаў аб тым, як над сялянскі ў стара час асваіліся царскія сатрапы, польскія і расійскія памешчыкі, беларускія кулакі.

Зараз увесь народ бачыць, што беларускі народ атрымаў сваю дзяржаўнасць, толькі дзяткучы савецкай уладзе, правільнаму правядзенню лэйнаса-сталінскай нацыйнальнай палітыкі, дзяткучы асабіста таварышу Сталіну.

Беларускае сялянства ведае аб тым, што таварыш Сталін павародна кіраваў вызваленнем Савецкай Беларусі ад беларускіх акупантаў.

У нас ралосца, што ў народзе сваладзіцца часткуны аб сваім вызваіцелю: «Каля ворагі на нас з боем паступалі, — На пазіцыі пайшоў сам таварыш Сталін».

Гаворачы пра артыкул аб праве на працу, неўдзя не параўнаў становішча, якое было раённы і зараз. Такія аярнаы, як наш аярновы горад Палацкі ў 1914 годзе меў 8 фабрык, на якіх прапавала 50 тыс. рабочых. У 1924 годзе было 50 прамысловых устаноў, на якіх прапавала 255 чал.

Зараз наш горад, не з'яўляючыся прамысловым цэнтрам, усё-ж мае 8234 рабочых. Выраслі новыя прадпрыемствы: мясакамбінат, хлебазавод і т. д. Праца стала радзійскай, ішчэ валадзя. Расце аяны стэханіцаў.

Абмаркоўваючы артыкул аб праве на асвету, калгаснік Сіпінш з Палацкага раёна параўнаў становішча з асваіць у стара час.

— Ва ўсёй